



УСЕ КНІГІ — У ГОСЦІ ДА НАС

Літаральна ўчора, на прэдадні адкрыцця XXVII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу мне ўдалося з фотакамерай у руках паназіраць, як рыхтаваліся да галоўнага кніжнага форуму Беларусі. Атмасфера ў выставачным павільёне, нягледзячы на клопаты і рабочую мітусню, была надзіва душэўная, нібы пранізана прадчуваннем свята. Зрэшты, хіба з кнігамі можа быць інакш?

Галоўная сцэна, на якой сёння будзе праходзіць урачыстае адкрыццё, а ў наступныя дні пройдуць прэзентацыі кніг, уручэнне дыпламаў, выступленні выдаўцоў і пісьмёнікаў,

канцэрты артыстаў, была ўжо ўстаноўлена. Адным з першых рыхтаваўся стэнд цэнтральнага экспанента выстаўкі — Злучаных Штатаў Амерыкі. На стэндзе будуць прадстаўлены болей за 100 выданняў друкаванай прадукцыі ў выглядзе кніг і альбомаў, часопісаў і брашур на англійскай мове, сярод якіх значнае месца займаюць выданні турыстычнай тэматыкі.

Пакуль ішла выгрузка з машын кніжных паліц і ўласна герояў свята — кніг, пакуль праціраліся шклянныя вітрыны і наклеіваліся назвы выдавецтваў, «Белкніга» ўжо падрых-

тавала сваю пляцоўку. Як і раней, на гэтым стэндзе будзе гаспадарыць калектыў мінскай кнігарні «Цэнтральная» — учора ў павільёне разам з загадкамі крамы Інгай Бекіш працавалі прадаўцы, таваразнаўцы і грузчыкі.

Перад цэнтральным уваходам на Пераможцаў, 14, дзе ўстаноўлена вялікая афіша выстаўкі, зацікаўленыя чытачы ўжо ўважліва вывучалі праграму свята.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
Больш здымкаў глядзіце на сайце zviazda.by.

